

10 (231)
кастрычнік
2018 год

Выдаецца са студзеня 1993 г.

Пасведчанне
або регистрацыі
№ 1221
ад 14 студзеня 2013 г.

Выходзіць 12 разоў
у год (з ліпеня 2003 г.)

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ ЧАСОПІС

Заснавальнікі:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
"Выдавецтва "Пачатковая школа", дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Рэдакцыйная калегія:

Галоўны
рэдактар
Максім
Навумавіч
Гальпяровіч

Пётр Брыгадзін, Рыгор Васілевіч, Вячаслаў Даніловіч, Дзяніс Дук, Валерый Жук,
Віктар Іўчанкаў, Аляксандр Каваленя, Міхаіл Касцюк, Аляксандр Каханоўскі,
Венյамін Космач, Уладзімір Кошалеў, Васіль Кушнер, Надзея Кушнер, Рыгор Лазько,
Аляксандр Лакотка, Аляксей Літвін, Анатоль Люты, Вольга Ляўко, Ігар Марзалюк,
Наталля Матусевіч, Аляксандр Радзікоў, Аркадзь Русецкі, Аляксандар Смолік,
Сяргей Ходзін, Вітаўт Чаропка, Мечыслаў Часноўскі, Алег Яноўскі, Эдмунд Ярмусік.

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Адамушка, Канстанцін Бандарэнка, Сымон Барыс, Марыя Бяспалая,
Аляксандр Вабішчэвіч, Уладзімір Гілеп, Аляксандр Груша, Аляксандр Гужалоўскі,
 Таісія Доўнар, Ларыса Жэрка, Аляксандр Корзюк, Аляксандр Кушнірэвіч,
 Вячаслаў Лазіцкі, Святлана Марозава, Леанід Мартынаў, Сяргей Новікаў, Алег Слуга,
 Валерый Талкачоў, Людміла Трыгурлава, Уладзімір Тугай, Віктар Фядосік,
 Неаніла Цыганок, Анатоль Шаркоў.

Рэдакцыя:

Намеснік галоўнага рэдактара — Наталля Матусевіч, рэдактар аддзела — Вітаўт Чаропка,
мастацкае афармленне — Уладзімір Малахай, вёрстка — Надзея Пяткоўская,
карэктура — Людміла Шчэрба.

ЗМЕСТ

КРЫНІЦАЗНАЎСТВА

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Андрэй Латушкін | Лёс радзівілаўскай часткі архіва Вялікага Княства Літоўскага
(1685–1946 гг.) | 3 |
|-----------------|---|---|

- | | | |
|----------------|---|----|
| Марыя Самонава | Скандынаўскія паралелі з усходнеславянскімі сюжэтамі
пра прадстаўнікоў полацкай княжацкай дынастыі | 16 |
|----------------|---|----|

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

- | | | |
|--------------|---|----|
| Вольга Папко | Партрэт брэсцкага ваяводы Яна Ракоўскага (каля 1594–1639) | 23 |
|--------------|---|----|

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

- | | | |
|--------------------|---|----|
| Уладзімір Здановіч | Беларускі перыяд гісторыяграфіі Вялікай Айчыннай вайны:
характэрныя рысы і асаблівасці | 29 |
|--------------------|---|----|

Уладзімір ЗДАНОВІЧ

Беларускі перыяд гісторыяграфіі Вялікай Айчыннай вайны: характэрныя рысы і асаблівасці

Пасля набыцця Рэспублікай Беларусь статусу незалежнай і суверэннай дзяржавы ў 1991 г. пачаўся новы перыяд у вывучэнні гісторыі Беларусі часу Вялікай Айчыннай вайны, які атрымаў назну постсавецкі, ці сучасны. На сённяшні дзень ён налічвае ўжо 27 гадоў. У сувязі з тым, што за гэты час адбылося вылучэнне, афармленне і развіццё ўласна беларускай гісторыяграфіі, падаецца мэтазгодным назваць дадзены перыяд беларускім.

Праблема перыядызацыі гісторыяграфіі, якая дазваляе адказаць на шэраг істотных пытанняў пра характар і ступень дакладнасці гісторычных расправаў пэўнай тэмы на розных этапах яе вывучэння, пра перспектывы яе далейшага даследавання, з'яўляецца адной з найважнейшых метадалагічных проблем. З гэтай праблемай мы сутыкаемся і ў адносінах да беларускай гісторыяграфіі Вялікай Айчыннай вайны. Гісторыяграфічны аналіз навуковых прац па тэмэ, што пабачылі свет пасля 1991 г., дазваляе, на наш погляд, падзяліць беларускі перыяд гісторыяграфіі Вялікай Айчыннай вайны на два этапы: першы — канец 1991 г. — канец 2004 г.; другі — канец 2004 г. і па сённяшні дзень. Кожнаму з іх адпавядаюць пэўныя задачы, формы і метады арганізацыі навуковых даследаванняў, стан крыніцазнаўчай базы і магчымасць доступу да крыніц, узровень навуковых даследаванняў і наяўнасць кадраў даследчыкаў, асноўныя выкарыстаныя даследчыкамі падыходы.

Першы этап пачаўся пасля распаду СССР. Значна пашыралася і стала больш рэпрэзентатыўнай крыніца знаўчая база. У адпаведнасці з рашэннем ЦК КПБ ад 24 верасня 1990 г. у выніку аб'яднання партархіва Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ і партархіва Мінскага абкама КПБ была створана самастойная архіўная ўстанова — Цэнтральны партыйны архіў КПБ, які спыніў сваё існаванне пасля спынення дзейнасці КПБ і быў перададзены ў падпарадкованне Галоўнаму архіўнаму ўпраўленню пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. У 1995 г. фонды Цэнтральнага партыйнага архіва былі перададзены ў Беларускі дзяржаўны архіў (былы Цэнтральны дзяржаўны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва), што быў рэарганізаваны і атрымаў назну Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.

На працягу 1990-х гг. была праведзена значная работа па рассакречванні захаваных дакументаў. Важным крокам у гэтым накірунку стаў прыняты 6 кастрычніка 1994 г. Закон Рэспублікі Беларусь "Аб Нацыянальным архіўным фондзе і архівах у Рэспубліцы Беларусь", згодна з якім быў устаноўлены 30-гадовы тэрмін сакрэтнасці дакументаў з моманту іх стварэння. Усе сакрэтныя дакументы да 1968 г., за рэдкім выключэннем, былі рассакречаныя, што актывізава-

ла цікавасць да іх. У прыватнасці, даследчыкамі сталі даступныя фонды германскіх акупацыйных уладаў і калабарацыянісцкіх органаў і арганізацый перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Адметнай з'явай гэтага перыяду стала стварэнне пастановай калегіі Дзяржаўнага камітэта па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 1999 г. Археаграфічнай камісіі. 27 студзеня 2000 г. камісія было зацверджана палажэнне, паводле якога ў склад камісіі ўваішлі прадстаўнікі дзяржаўных навукова-даследчых установў, ВНУ, архіваў, музеяў, бібліятэк, грамадскіх арганізацый. Камісія з'яўлялася ведамасным каардынацыйным, навукова-метадычным і публікатарскім цэнтрам у галіне археографіі. Базавай установай камісіі быў названы Інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы, а яе навуковым выданнем — "Беларускі археаграфічны штогоднік", першы нумар якога выйшаў з друку ў 2000 г.

У адзначаны перыяд даследчыкі атрымалі доступ да фондаў раней закрытых дзяржаўных і ведамасных архіваў, у тым ліку Камітэта дзяржаўнай бяспекі, Міністэрства ўнутраных спраў і Міністэрства замежных спраў, дакументаў і матэрыялаў, архіваў замежных краін, у першую чаргу Германіі і Польшчы. Актывізацыі навуковых даследаванняў садзейнічала і праца архівістаў рэспублікі, якія падрыхтавалі і апублікалі шэраг зборнікаў дакументаў і даведнікаў, у тым ліку "Документы по истории Великой Отечественной войны в государственных архивах Республики Беларусь" (1998 г., перавыдадзены ў 2003 г.), "Месцы прымусовага ўтрымання грамадзянскага насельніцтва на часова акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны" (1996 г., перавыдадзены ў 2002 г. на рускай і нямецкай мовах), "Нацистское золото из Беларуси" (1998 г.), "Холокост в Беларуси" (2002 г.), "Озаричи — лагерь смерти" (1997 г.), "Белорусские остатрбайтеры" (1996—1998 гг.), "Нямецка-фашыстыкі генацыд на Беларусі" (1995 г.), "Мінскае антыфашистыцкое падполье" (1995 г.). Значна павысіўся ўзвесь археаграфічнай апрацоўкі выдаваемых зборнікаў дакументаў, якія ўключаюць пералік выкарыстаных крыніц, геаграфічны, прадметна-тэматычны, імянны паказальнікі, спіс скаротаў. Істотныя змены адбыліся ў метадалогіі даследавання. Нагадаем, што тэарэ-

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

тычнай і метадалагічнай асновай манаграфій і дысертацый савецкага перыяду з'яўляліся працы класікаў марксізму-ленінізму, у першую чаргу ленінскае вучэнне аб абароне сацыялістычнай Айчыны, аб харкторы войн у эпоху імперыялізма; рашэнні з'ездаў КПСС і КПБ; артыкулы і выступленні вядомых дзеячаў партыі і дзяржавы па пытаннях абароны краіны. Тэарэтычнай і метадалагічнай асновай прац беларускага перыяду сталі навуковыя прынцыпы даследавання: гісторызм, аб'ектыўнасць, комплекснасць і сістэмнасць у вывучэнні гістарычных матэрыялаў, працэсаў і з'яў.

Харкторнай асаблівасцю першага этапу сталі адыхад ад абсалютызацыі станоўчай ролі партыйнага кіраўніцтва ў гады вайны, з'яўленне, побач з традыцыйнымі тэмамі, новых накірункаў даследаванняў, якія ў савецкія часы па розных прычынах, у першую чаргу ідэалагічных, заставаліся па-за сферай інтэрэсаў даследчыкаў (праблема калабарацыянізму, дзеянасць на тэрыторыі Беларусі Арміі Краёвай і антысавецкага падполья, рэпрэсіі супраць каманднага складу Чырвонай арміі напярэдадні вайны, пралікі ў ходзе падрыхтоўкі да вайны, страты ў Чырвонай арміі і сярод мірнага насельніцтва пры правядзенні ваенных аперацый, трагічны лёс савецкіх салдат, якія апынуліся ў акружэнні і палоне, праца эвакуіраваных у сістэме ГУЛАГа, супрацьстаянне савецкай і нямецкай пропаганды, роля каталіцкай і праваслаўнай цэркви, прымусовая праца грамадзян Беларусі, палітыка нацысцкага генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва і інш.). У гістарыяграфіі знайшлі адлюстраванне не толькі пафас перамог, але і трагізм паражэнняў.

Асноўнымі тэматычнымі блокамі савецкай гістарыяграфіі з'яўляліся гісторыя супраціўлення і акупацыйнага рэжыму. Прыйрытэтнае месца займала партызанская тэматыка. На першым этапе беларускага перыяду прыйрытэт даследавання пераходзіць да гісторыі акупацыйнага рэжыму і такой яго састаўной часткі, як калабарацыя. Менавіта ў азначаны перыяд А.М.Літвін выдзяляе ваенную, палітычную і эканамічную калабарацыю. Заслугай даследчыка стала вызначэнне колькасці калабарантаў (больш за 130 тысяч чалавек з улікам усходніх і каўказскіх батальёнаў, паліцыі парадку, украінскіх, літоўскіх, беларускіх паліцыйскіх батальёнаў, фарміраванняў БСА і БКА) і катэгорый калабарацыі: адкрытыя апазіцыянеры, якія з'яўляліся касцяком беларускай калабарацыі (у асноўным беларускія эмігранты, якія да 1939 г. праўжывалі за межамі і вялі адпаведную працу ў гэтым накірунку), найбольш радыкальная з якіх была Беларуская нацыянал-сацыялістычная партыя на чале з Ф.Акінчыцам; патаемныя апазіцыянеры (пакрыўджаныя савецкай уладай людзі, якія да вайны жылі на тэрыторыі БССР, паверылі немцам ці іх супольнікам і свядома пайшли на службу); тыя, хто паводле аbstавінаў лёсу апынуўся ў сувязі з першай ці другой групамі або на службе ў акупантатаў і быў пазбаўлены іншага выбару. Найбольш шматлікай групай з'яўлялася ваенная калабарацыя, якая стала тэмай доктарскай дысертацыі А.Літвіна.

У манаграфіі доктарскай дысертацыі А.А.Кавалені была паказаная дзейнасць на акупаванай тэрыторыі прагерманскіх саюзаў моладзі, найбольшым аўтарытэтам з якіх карыстаўся Саюз беларускай моладзі, паводле падлікаў даследчыка, у яго шэрагах налічвалася каля 13 тысяч чалавек. Такім чынам, ён абвяргае польскага гісторыка Ю.Туронка, які сцвярджае, што у саюзе да канца 1943 г. налічвалася да 40 тысяч, а ў сярэдзіне 1944 г. — да 100 тысяч чалавек. Дапаўняючы А.Літвіна, гісторык разглядае палітычны аспект акупацыйнага рэжыму і выдзяляе трох асноўных накірункі калабарацыі: ідэйнае супрацоўніцтва (палітычны і грамадскі аб'яднанні, арганізацыі і г. д.), свядомае супрацоўніцтва (служба ў разнастайных установах) і прымусовае супрацоўніцтва (адміністрацыйна-гаспадарчыя органы і прадпрыемствы).

Харкторнай рысай этапу стала з'яўленне гісторыяграфічных і крыніцазнаўчых прац. Калі ў пачатку 1990-х гг. яны былі прадстаўленыя ў асноўным невялікімі артыкуламі, то на працягу 1999—2003 гг. абаронены кандыдацкія дысертацыі С.У.Жумара, І.Э.Яленскай, С.А.Сіткевіча, А.Я.Паўлавай. У 1999 г. убачыла свет значная праца беларускіх гісторыкаў "Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства. Зборнік артыкулаў", у якой акцэнтуеца ўвага на найбольш значных пытаннях вывучэння гісторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Магчымасць адкрыта выказваць сваё меркаванне садзейнічала з'яўленню крытычных публікаций. На першым этапе прадметам крытыкі, пераважна ў публіцыстыцы, газетных і часопісных артыкулах, стала праблема партызанскага руху. Неабходна адзначыць, што крытыка, якая галоўным чынам канцэнтравалася вакол таких праблемаў, як харктор партызанскага руху і роля Камуністычнай партыі ў яго становленні і развіції, мела два асноўныя накірункі: негатыўна-крытычны і пазітыўна-крытычны.

Прадстаўніком першага накірунку з'яўляюцца прафесар Я.Шыраеў, польскі даследчык Ю.Туронак і беларускі гісторык В.Барабаш, у працах якіх аспрэчваўся тэзіс пра ўсенародны харктор Супраціўлення на часова акупованай тэрыторыі Беларусі. Большая частка даследчыкаў, крытыкуючы недахопы савецкіх гісторыкаў у асвяленні вылучанай праблемы, выдзяляючы новыя накірункі даследавання, прытрымліваецца думкі, што, нягледзячы на ўсе недахопы і негатыўныя факты, рух Супраціўлення меў сапраўды ўсенародны харктор. Разам з тым неабходна адзначыць, што ўсенародны харктор партызанскага руху набыў з восені 1943 г. Як паказвае аналіз дакументальных крыніц і апублікованай літаратуры ў першы перыяд Вялікай Айчыннай вайны, адзінства беларускага народа не існавала. Побач з патрыятычным уздымам, які быў харкторны найперш жыхарам Усходняй Беларусі, мелі месца і тэндэнцыі ідэяна-палітычнага размежавання грамадства, абумоўленыя шэрагам аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў.

На дадзеным этапе пачалося станаўленне і развіццё нацыянальнай сістэмы атэсцациі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі. 18 верасня 1992 г. былі прынятая дзве пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Першай з іх "Аб часовым падрэку прысваення вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь" (№563) пры Міністэрстве адукацыі была створана атэсцацийная камегія для надання вучоных званняў прафесара і дацэнта. Другой — "Аб стварэнні Вышэйшай атэсцацийнай камісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь" (№564) — была створана Беларуская вышэйшая атэсцацийная камісія для прысуджэння вучоных ступеняў доктара і кандыдата навук. Неабходна адзначыць, што нацыянальная сістэма грунтавалася на базавых прынцыпах савецкай сістэмы атэсцациі навуковых і навукова-педагагічных спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Важней вехай у гісторыі станаўлення і развіцця нацыянальнай сістэмы атэсцациі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі стала пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 1997 г. "Аб зацвярджэнні Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў" (№499). У выніку працы па ўдасканаленні дадзенай сістэмы ўдалося не дапусціць скарачэння колькасці падрыхтаваных даследчыкаў ваенай гісторыі Беларусі.

Так, у 1994—2004 гг. было падрыхтавана 24 дысертациі (1 знятая з абароны). З 23 абароненых дысертаций 19, у тым ліку 4 доктарскія, падрыхтаваныя па спецыяльнасці "айчынная гісторыя", 4 — па спецыяльнасці "гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання". 2 доктарскія і 11 кандыдацкіх з 19 прысвечаны гісторыі акупацыйнага рэжыму, з якіх у 2 доктарскіх і 5 кандыдацкіх дысертациях разглядаюцца праблемы калабарацыі.

У савецкі перыяд асноўная роля ў арганізацыі навуковых даследаванняў па тэме Вялікай Айчыннай вайны належала Інстытуту гісторыі Акадэміі навук БССР і Інстытуту гісторыі партыі пры ЦК КПБ, у якіх былі створаны адпаведныя сектары і аддзелы. З прыпіненнем дзейнасці КПСС і КПБ спыніў сваё існаванне Інстытут гісторыі партыі пры ЦК КПБ, у каstryчніку 1990 г. рэарганізаваны ў Інстытут гісторыка-палітычных даследаванняў. Паводле распарараджэння Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 11 снежня 1991 г., на яго базе быў створаны Беларускі навукова-даследчы цэнтр дакументазнаўства і рэтрайнфарматыкі, які падпараткуюваўся Галоўнаму архіўнаму ўпраўленню Рэспублікі Беларусь. Са студзеня 1994 г. цэнтр меў назыву Беларуска навукова-даследчы цэнтр дакументазнаўства, археаграфіі і архіўнай справы, а ў студзені 1996 г. быў пераўтвораны ў Беларускі навукова-даследчы інстытут дакumentaznaўства і архіўнай справы. На інстытут была ўскладзеная задача распрацоўкі навуковых прынцыпаў публікацыі дакументаў і матэрыялаў архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь, правядзенне экспертызы документаў, што знаходзяцца на захаванні, даследаванне на падставе архіўных документаў праблемаў гісторыі Беларусі, у

тым ліку і перыяду Вялікай Айчыннай вайны. У структуру інстытута ўваходзяць аддзелы дакumentaznaўства, архівазнаўства, археаграфіі, аўтаматызаваных архіўных тэхналогій, а таксама рэдакцыйна-выдавецкі аддзел, бібліятэка.

У пачатку 1990-х гг. адбылася рэарганізацыя шэрагу аддзелаў Інстытута гісторыі Нациянальнай акадэміі навук Беларусі, які працягваў заставацца значным навукова-даследчым цэнтрам гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Так, аддзел гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны ў 1991 г. быў пераўтвораны ў аддзел ваенай гісторыі Беларусі савецкага перыяду, а пазней — у аддзел ваенай гісторыі Беларусі (кіраўнік — А.Літвін).

Да характэрных рыс новага перыяду неабходна таксама аднесці з'яўленне спецыялізаваных часопісаў: "Беларускі гістарычны часопіс", "Спадчына", "Беларуская думка", "Беларуская мінуўшчына" і іншых. Практычна ва ўсіх універсітэтах выдаюцца "Веснікі". Такія перыядычныя выданні, па-першае, даюць магчымасць даследчыкам апублікаваць свае працы, па-другое, знаёміць шырокое кола грамадскасці з навейшымі дасягненнямі навукойцаў у вывучэнні праблем Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі.

Па розных аспектах гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны праведзены дзесяткі навуковых канферэнцый, у тым ліку міжнародных, тэматыка якіх не толькі адлюстравала разнастайны спектр даследчыцкіх пошукаў навукойцаў Беларусі, але і акрэсліла новыя актуальныя праблемы.

Аналіз апублікованай літаратуры і крыніц паказвае, што многія аспекты гісторыі Беларусі часоў Вялікай Айчыннай вайны атрымалі грунтоўнае асвяленне, былі падвергнутыя крытыцы дагматычнага напластавання і скажэнні, якія адмоўна адбіліся на навуковой дзейнасці, створаны спрыяльныя ўмовы для далейшага паглыблення навуковых даследаванняў. Разам з тым на першым этапе толькі фрагментарна былі вывучаны асобныя аспекты многіх праблем.

Менавіта вывучэнне пытанняў, якія не атрымалі належнага асвялення ў гістарычнай літаратуры, доктарскіх і кандыдацкіх дысертациях, стала асноўнай задачай айчынных гісторыкаў на другім этапе, які мэтазгодна пачынаецца з канца 2004 г. Вырашэнне новых задач па вывучэнні гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны патрабавала наяўнасці падрыхтаваных кадраў, найперш вышэйшай кваліфікацыі, кандыдатаў і дактароў навук. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №560 ад 17 лістапада 2004 г. было зацверджана новае "Палажэнне аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў", згодна з якім узрасталі патрабаванні да кандыдацкіх і доктарскіх дысертаций. У першую чаргу гэта датычыцца апублікованасці вынікаў даследаванняў. Так, сусідальніку ступені кандыдата навук неабходна мець трох артыкулы ў навуковых выданнях, зацверджаных ВАК Беларусі для апублікавання вынікаў дысертацийных даследаванняў, а сусідальніку доктарскай ступені — 15, у тым ліку адзін у аналагічных за-

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

межных выданнях, і манаграфію. Акрамя гэтага сучаснікі вучоных ступеняў павінны мець публікацыі ў разнастайных зборніках, матэрыялах канферэнцый. Такі падыход, на наш погляд, прадойжыў тэрмін падрыхтоўкі дысертаций, асабліва доктарскіх, аднак на агульную іх колькасць істотна не паўплываў.

У 2005—2015 гг. было абаронена 19 дысертаций па тэме, утым ліку 3 доктарскія і 16 кандыдацкіх (2 кандыдацкія не зацверджаны ВАК, 2 доктарскія і 2 кандыдацкія пераабаронены). З 19 абароненых дысертаций 17, утым ліку 2 доктарскія, падрыхтаваны па спецыяльнасці "айчынная гісторыя", 2, адна з якіх доктарская, — па спецыяльнасці "гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання".

Як бачна, назіраецца, хоць і нязначнае, скарачэнне колькасці абароненых кандыдацкіх дысертаций. Адначасова ўзрастает колькасць адхіленых ВАК дысертаций. Значна больш істотныя змены назіраюцца ў тэматыцы падрыхтаваных дысертацийных даследаванняў. Праблема калабарацыі перастае быць прыярытэтным напрамкам даследаванняў беларускіх гісторыкаў. Адзінам дысертацийным даследаваннем, непасрэдна прысвечаным калабарацыі, з'яўляецца абароненая ў 2005 г. дысертация А.В.Бяляєва. Аднак асобныя аспекты тэмы раскрываюцца ў некаторых главах і параграфах падрыхтаваных дысертаций.

На працягу 2005—2017 гг. былі дасягнуты значныя поспехі ў пашырэнні крыніцазнаўчай базы. У навуковы зварот была ўведзена значная колькасць разнастайных дакументаў, што з'яўляецца несумненнай заслугай айчынных даследчыкаў. Працягвалася дакументальнае асвятленне гісторыі Беларусі 1941—1944 гг. Шэраг зборнікаў дакументаў і даведнікаў прысвечаны нацысцкаму акупацыйнаму рэжыму. Адметнай рысай зборнікаў з'яўляецца цыклічны характар. Сярод выданняў выдзелім трывогію, якая апавядзе пра лёс беларускіх вёсак, спаленых у гады Вялікай Айчыннай вайны: "Хатынь. Трагедыя і памяць: дакументы і матэрыялы", "Хатынскі некропаль: дакументы і матэрыялы" і "Хатынскія Дрэвы жыцця: дакументы і матэрыялы".

На новы ўзровень паднялося дакumentальнае асвятленне традыцыйнай для айчынной гістарыяграфіі партызанскай тэматыкі. Асобнае месца сярод дакumentальных выданняў займае падрыхтаваны сумеснымі намаганнямі супрацоўнікаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай бібліятэki Беларусі зборнік "Партызаны в операции "Багратион", які стаў працягам публікацыі дакументаў, прысвечаных партызанскаму руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, распачатай яшчэ ў 1960-я гг. У выданні прадстаўлены 200 малавядомых дакументаў і матэрыялаў, з якіх толькі 5 былі раней надрукаваныя.

Адной з асаблівасцяў другога этапу стала публікацыя крыніц, выяўленых у нямецкіх архівах. Дакumentальная зборнікі ў большасці мелі тэматычныя характеристар і асвятлялі гісторыю пачатковага перыяду вайны. Іх умоўна можна падзяліць на дзве групы. Да першай адносяцца зборнікі дакументаў. У 2016 г. сумеснымі

намаганнямі беларускіх гісторыкаў і дактаранта Лейпцигскага ўніверсітэта К.Ганцара (кіраунік аўтарскага калектыву) падрыхтаваны зборнік "Брест. Лето 1941 года. Документы. Материалы. Фотографии".

У другую групу дакumentальных крыніц уваходзяць дакументы і матэрыялы, уключаныя ў склад манаграфічных выданняў. Напярэдадні 70-годдзя Вялікай Перамогі ўбачыла свет манаграфія С.Я.Новікава "Беларусь улетку 1941 года: новыя падыходы ў даследаванні баявых дзеянняў". У другім раздзеле кнігі змешчана 57 дакументаў у перакладзе з нямецкай мовы. У другім выданні манаграфіі С.Я.Новікава колькасць уведзеных у навуковы зварот нямецкіх дакументаў была павялічана да 81. Да гэтай групы адносяцца і другая кніга (зборнік дакументаў) сумеснага выдання беларускіх, расійскіх і украінскіх навукоўцаў — двухтомніка "1941 год: Страна в огне".

Характэрнай асаблівасцю этапа можна пазначыць і падрыхтоўку калектыўных прац пра вайну ў цэлым і па яе асобных праблемах. У 2005 г. калектывам беларускіх гісторыкаў была выдадзена кніга "Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг." (самае значнае на дадзены момант выданне айчынных даследчыкаў), якую можна лічыць пачаткам новага этапу беларускага перыяду гістарыяграфіі.

У азначаны этап айчыннімі гісторыкамі былі падрыхтаваныя грунтоўныя працы ў 2 кнігах "Беларусь. 1941—1945: Подвиг. Трагедия. Память", "Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921—1953 гг.", "Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст.", якія цалкамі ці часткова прысвечаныя гісторыі Беларусі часоў Вялікай Айчыннай вайны. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з калегамі з вышэйшых навучальных установ краіны падрыхтавалі фундаментальную працу "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне", у якой упершыню абагульнены ўклад беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі ў разгром нацысцкай Германіі.

Адной з асаблівасцяў дадзенага перыяду з'явілася падрыхтоўка калектыўных прац сумесна з навуковадаследчымі інстытутамі, грамадскімі аўяднаннямі, замежнымі партнёрамі. Яскравым прыкладам такога супрацоўніцтва з краінамі далёкага і блізкага замежжа стала сумеснае выданне беларускім, расійскім і украінскім навукоўцамі двухтомніка "1941 год: Страна в огне" — першае з часоў распаду Савецкага Саюза глабальнае міжнароднае даследаванне, у якім адлюстравана новая, больш глыбокая і аўктыўная ацэнка ўкладу трох краін у зрыў першапачатковых задум германскага "бліцрыгу". Яго працягам стала выданне "Коренной перелом. 1942—1943", прысвечанае падзеям 1942—1943 гг., якія адносяцца да перыяду карэннага пералому ў Вялікай Айчыннай вайне, а таксама двухтомнік "Освобождение. 1944—1945", у якім адлюстраваны асноўныя этапы і важнейшыя падзеі заўршальнага этапу Вялікай Айчыннай вайны. Нягледзячы на тое, што пасля першага выдання прайшло усяго 6 гадоў, аўтарскі калектыв зведаў значныя зме-

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ

ны. Українськія гісторыкі не прынялі ўдзелу ў напісанні новых кніг. Дадзены факт з'яўляецца яскравым пацвярджэннем таго, што Вялікая Айчынная вайна па-разнейшаму займае асобае месца ў грамадской свядомасці, палітыцы і ідэалогіі рэспублік былога СССР. Так, за Україне сам тэрмін "Вялікая Айчынная вайна" заменены паняццем "Другая сусветная вайна", а Дзень Перамогі — Днём памяці і прымірэння.

Агульным для двух этапаў з'яўляецца пастаноўка новых праблем і пытанняў у вывучэнні Вялікай Айчыннай вайны, якія раней не ставіліся гісторыкамі, а таксама новыя метады і падыходы да вывучэння. Разам з тым даследаванне некаторых з іх паднялося на новы ўзровень. Так, на першым этапе толькі фрагментарнае вывучэнне атрымалі асобныя аспекты вострай праблемы савецкіх ваеннопалонных. Шматлікія праблемы ўтрымання савецкіх ваеннопалонных у нацысцкіх лагерах на акупаванай тэрыторыі Беларусі сталі прадметам дысертацыйнага даследавання А.М.Дакуновай "Советские военнопленные на оккупированной территории Беларуси: условия содержания, сопротивление (1941—1944 гг.)".

З'яўліся і новы накірунак даследаванняў — вызучэнне фінансавай палітыкі германскіх акупацыйных ўлад на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Асноўныя аспекты і вызначэнне асаблівасцяў гістарычных наступстваў яе правядзення раскрытыя ў дысертацыйнай работе І.Я.Кураковай.

На новым узроўні вывучаеца прымусовая праца грамадзян Беларусі. У савецкай гістарыяграфіі дадзеная праблема разглядалася ў кантэксце акупацыйнай эканамічнай палітыкі германскіх улад. Пры гэтым практична не даследавалася гісторыя новай сацыяльнай групы — остатрбайтараў. У 1990-я гг. быў выдадзены зборнік дакументаў і матэрыялаў "Белорусские остатрбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941—1944)", а таксама зборнік "Остатрбайтеры. Принудительный труд белорусского населения в Австрии", якія даюць уяўленне пра становішча вывезеных грамадзян Беларусі, а таксама раскрываюць палітыку савецкай улады ў дачыненні да рэпатрыянтаў. Аднак на манаграфічным і дысертацыйнам узроўнях праблема остатрбайтараў не вывучалася, як, дарэчы, і праблема гісторыі працоўнай паўсядзённасці насельніцтва акупаваных тэрыторый.

У наступнае дзесяцігоддзе сітуацыя кардынальна на памянялася. Палітыка прымусовой працы, якая ажыццяўлялася германскімі акупацыйнымі ўладамі на тэрыторыі Беларусі, атрымала грунтуюнае асвяленне ў кандыдацкай дысертацыі і манаграфіі Я.А.Грэбеня "Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941—1945 гг.".

На выдзеленым этапе з'яўлілася першая гістарыяграфічная манаграфія і доктарская дысертацыя (аўтар У.В.Здановіч), у якіх на падставе комплекснага аналізу разнастайных гістарыяграфічных выданняў раскрыты працэс навуковага вывучэння гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, вызначаны

канцэптуальныя падыходы, ступень вывучанасці праблемы, выяўлены заканамернасці і асаблівасці фарміравання і развіцця навукова-даследчых прац па тэмэ, ахарактарызаваны асноўныя перыяды і этапы развіцця гістарыяграфіі па ваенай гісторыі Беларусі азначанага перыяду, прапанаваны свой варыянт перыядызацыі.

На азначаным этапе адбыліся новыя структурныя змены ў навуковых установах, актыўізвалася работа па даследаванні праблемы ваенай гісторыі на кафедрах грамадскіх навук ВНУ рэспублікі. Значную працу ў гэтым накірунку вялі кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна. У 2004 г., згодна з загадам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27 мая 2004 г. "Аб выкладанні ва установах адукацыі курса "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)" (№708), ва ўсіх вышэйшых, сярэдніх і сярэдніх спецыяльных навучальных установах Беларусі быў уведзены спецкурс ці факультатыў "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)". Гэты спецкурс меў добрае метадычнае забеспечэнне: у тым жа 2004 г. была распрацавана яго праграма і выдадзены адпаведны падручнік.

13 снежня 2005 г. была праведзена рэарганізацыя структуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Аддзел ваенай гісторыі стаў называцца аддзелам ваенай гісторыі і міждзяржайнага адносін, яго кіраўніком па-ранейшаму з'яўляўся А.Літвін. У выніку наступнай рэарганізацыі, праведзенай у пачатку 2016 г., аддзел ваенай гісторыі атрымаў ранейшую назву і стаў складовай часткай Цэнтра новай і навейшай гісторыі Беларусі.

Праведзены аналіз паказаў, што на дадзеным этапе адбылося крытычнае пераасэнаванне стану гістарычнай навукі, выпрацоўка новых падыходаў, пунктаў гледжання, удасканаленне метадаў гістарычнага даследавання, выдзяленне новых актуальных накірункаў даследавання. Павялічылася таксама колькасць прац і накірункаў, па якіх ажыццяўлялася крытыка гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Тэндэнцыя, палітызаваныя, не пацверджаныя гістарычнымі фактамі сцвярджэнні па некаторых прынцыповых і важных пытаннях гісторыі вайны (адмова ад тэрміна "Вялікая Айчынная вайна", тэзісы аб тоеснасці гітлерызму і бальшавізму, аб роўнай адказнасці Германіі і Савецкага Саюза за развязванне Другой сусветнай вайны, аб чужароднасці партызанскай вайны для беларусаў) утрымліваюцца ў шэрагу навуково-папулярных прац.

Уладзімір Васільевіч Здановіч,
доктар гістарычных навук, прафесар,
загадчык кафедры гісторыі Беларусі
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта